

БЕЛАРУСКІ ГІСТОРЫК У XVIII СТАГОДДЗІ (НА ПРЫКЛАДZE I. КУЛЬЧЫНСКАГА)

XVIII ст. на беларускіх землях – час войнаў, паўстанняў, грамадскіх канфліктаў і міжканфесійных сутычак, але гэта і час этнічнай кансалідацыі беларускага этнасу, час плённай творчай дзейнасці шматлікіх нашых землякоў і ўзбуджэння значнай цікавасці да сваёй гісторыі, да даследавання ўласнай культурнай спадчыны. Гэты складаны і супярэчлівы перыяд у гісторыі Беларусі не мог не стварыць сваіх летапісцаў, хранографаў, якія б на падставе сваіх назіранняў і аналізу змаглі зафіксаваць і тым самым захаваць для нашчадкаў веды пра той час. Адным з іх лічыцца гісторык і уніяцкі царкоўны дзеяч Ігнат Кульчынскі, якога заслужана называюць «першым даследчыкам беларускіх старожытнасцей» [7, 14; 8, 100].

Нарадзіўся Ігнат Кульчынскі ў 1707 г. у Горадні або яе наваколлі [8, 100; 9, 98] ці ва Уладзіміры Валынскім [4, 60] у шляхецкай сям'і сярэдняй заможнасці [5, 138]. Ён вучыўся ў базыльянскіх школах, якіх было нямала ў Беларусі. У хуткім часе пасля пасвячэння ў святарскі сан Кульчынскі стаў сакратаром генерала ордэна базыльян Карнэля Сталпавіцкага–Любенецкага. У гэтай якасці ён браў удзел у кангрэгацыі базыльян у Быщыні ў 1726 г. [5, 138]. У 1727–1735 гг. ён, будучы генеральным пракуратарам базыльянскай кангрэгацыі, жыў у Рыме, дзе кіраваў царквой Сергія і Вакха, атрымаў званне доктара багаслоўя [4, 60; 5, 138; 6, 453; 10, 106]. Тут ён выдаў шэраг прац

багаслоўскага харкту, прысвеченых царкоўнай гісторыі [7, 14; 8, 100; 9, 98; 10, 106]. Першай яго публікацыяй была безыменная спрэваздача пра стан уніяцкай царквы ў Рэчы Паспалітай, падрыхтаваная, магчымы, яшчэ на радзіме (*«Relationes authenticæ de statu Ruthenorum cum S. R. E. Unitorum in Regno Poloniae degentium...»*, Рым 1727) [5, 138]. На італьянскай зямлі Кульчицкі прапагандаваў культ Жыровіцкай Божай Маці, прысвяціў славутаму беларускаму абрэзу некалькі публікацый (*«Oratio de Beata Virgine Žyrovicense»*, Рым, 1732; *«Il diaspro prodigioso di tre colori...»*, Рым, 1732 [1]; *«Signum Magnum...»*, Рым, 1732 [3]).

Як прокуратар базыльян I. Кульчицкі рэпрэзентаваў на тэрыторыі рымскай куры інтэрэсы ордэна і уніяцкіх епіскапаў. Шматлікія перамовы вымагалі падрыхтавання вялікай колькасці дакументацый. Абапіраючыся на нешматлікі друкаваны матэрыял, ён выдаў у Рыме книгу *«Specimen Ecclesiae Ruthenicae»* (1732). Гэты твор, які ўключае біяграфіі святых разам з усходнім каляндадром і пералікам кіеўскіх мітрапалітаў, грунтуецца з большага на выданнях *«Acta Sanctorum»* з улікам нешматлікай і слаба крытычнай літаратуры, якую I. Кульчицкі меў у распараджэнні [4, 60; 5, 138–139]. Апрача таго *«Specimen Ecclesiae Ruthenicae»* – ва уніяцкай літаратуры з'яўляецца першай спробай падсумавання гісторыі ўсходнеславянскай царквы [5, 138–139]. Большую каштоўнасць мае *«Appendix ad Specimen Ecclesiae Ruthenicae»* (Рым, 1734), дзе I. Кульчицкі размясціў некалькі дакументаў, знайдзеных ім у рэзідэнцыі пры царкве Сергія і Вакха і, магчымы, у архіве Пралаганды Веры. *«Specimen»* і *«Appendix»* былі разам перавыдадзены ў Пачаеве (1759) і Парыжы (1859) [4, 60; 5, 139]. У той жа час былі падрыхтаваныя таксама і *«Kongregacje bazylijskie 1617–1726»* апрацаваныя і выдадзеныя ў Рыме на падставе архіву пры царкве Сергія і Вакха (потым перавыдадзеныя ў *«Археаграфічным зборніку»*) [5, 139].

У 1735 г. Кульчицкі вяртаецца на радзіму, а годам пазней становіцца архімандрытам базыльянскага Барысаглебскага (Каложскага) манастыра ў Горадні, адмовіўшыся ад працаванага раней сану Смаленскага архіепіскапа [6, 453]. Афіцыйная цырымонія ўвядзення на новую пасаду адбылася 12 кастрычніка 1736 г. [5, 139]. У якасці архімандрыты I. Кульчицкі знаходзіўся да сваёй смерці ў 1747 г. Адначасова ён займаў пасаду афіцыяла, які кіраваў гарадзенскім, падляскім і віцебскім уніяцкім дэканатамі [5, 139; 6, 454].

Тут ён паглыбляеца ў вывучэнне дакументаў манастырскага архіва XV–XVII стст., на падставах якога выдае *«Інвентар Гарадзенскага Каложскага базыльянскага манастыра»* (1738 г.) і *«Хроніку ігуменаў*,

архімандрытаў, царкоўных старастаў і заступнікаў Гарадзенскага Каложскага манастыра» (1730-я гг.; захаваліся ў рукапісах, упершыню надрукаваныя ў 1870 г. у 9-м томе *«Археаграфічнага зборніка дакументаў, што адносяцца да гісторыі Паўночна-Заходнія Русі»* [6, 409–454]). Падрабязнае апісанне ў іх гэтага манастыра стала першай [10, 107] і вельмі каштоўнай (паводле Л. Аляксеева, – асноўнай [7, 14; 8, 100]) крыніцай для наступных пакаленняў яго даследчыкаў.

Пры напісанні *«Хронікі»*, I. Кульчицкі выступае як прафесійны гісторык, археограф, архівіст, карыстаецца самымі перадавымі і дасканалымі для свайго часу метадамі [8, 102–103; 10, 107–108]. *«Хроніка»* пачынаецца такімі словамі: «Складаючы гэты інвентар з належнай пільнасцю і не без працы, аглядаў я манастырскі архіў; вычытаў у старасвецкіх паперах імёны бытых ігуменаў і архімандрытаў, і за слушнае палічыў гэтыя імёны спісаць у храналагічным парадку, не толькі першых ігуменаў і архімандрытаў, але таксама і фундатараў Гарадзенскага манастыра на Каложы» [6, 412]. Як было прынята ў той час, I. Кульчицкі прыніжаў свае заслугі – фактычна ён пісаў даволі падрабязную гісторыю манастыра, складзеную на матэрыяле каложскага архіва, гісторыю, напісаную з вялікім веданнем справы, з частымі цытатамі з крыніц, а часам і з уключэннем іх у склад *«Хронікі»* цалкам. Хроніка надрукавана на польскай мове з вялікай колькасцю лацінізмаў (*«шаркоўнай»* мовай), са шматлікімі лагічнымі развагамі аўтара, з яго каментарамі да выкладзенага, якія ўсе ж не заўжды былі спрадвядлівыми. Цытуемыя тэксты дакументаў для большай плюнасці прыводзяцца на мове арыгіналу. Некаторыя з выкарыстаных I. Кульчицкім дакументаў пазней загінулі [8, 102; 10, 108].

Менавіта Ігнат Кульчицкі першым заўважыў небяспеку для манастыра, якую ўяўляла для яго рака Нёман, што падмывала бераг пад манастыром. Аднак I. Кульчицкі не толькі заўважыў небяспеку, але і прыняў канкрэтныя меры па ўмацаванні берагавой лініі: загадаў пабудаваць ля падэшвы гары плот, заваліць яго гюем, а таксама пасадзіць там жа розныя дрэвы [7, 14; 8, 101; 9, 98]. Гісторык правёў аналіз мастацкай і гістарычнай каштоўнасці Гарадзенскай Барысаглебскай царквы, на аснове гэтага аналізу і паралельнага храма з Полацкай Сафіяй ён прыблізна вызначыў час стварэння манастыра – каля 1200 г. [7, 14; 8, 101]. Прычым, пры вызначэнні часу пабудовы храма I. Кульчицкі першым на землях ВКЛ выкарыстаў тэхніку, заснаваную на аналізе цэглы (плінфы) і вапнавага раствору. Ён тым самым адкрыў новы від гістарычных крыніц – помнікі рэчыўнага [7, 14; 8, 101; 10, 107]. Асаблівае значэнне мае зробленае I. Кульчицкім

апісанне зневяданага выгляду і ўнутранага ўбранства Каложскай царквы, бо яно было зроблена да трагічнага абрушэння асноўнай часткі храма ў 1853–1859 і 1889 гг. Менавіта І. Кульчынскі першым апісаў галоўны асаблівасці храма: упрыгожаныя ўстаўкамі з паліваных валуну і маелікаўых плітак фасады, мноства керамічных збаноў-галаснікоў, умураваных у сцены і скляпенні, унікальныя абрэзы і інш. Пры ўнутраным апісанні царквы ён апісвае дзвёры, вокны, падлогу, выкладзеную цэглай, «каменную столь», якая абрыйнулася, «калі ў першы раз краіна была занята маскоўскім войскам» (паводле падання, маскоўская ваяры на закамарах храма паставілі гарматы і абстрэльвалі замак). Падрабязна вывучаныя калоны, сцены са слядамі старажытнага іканастаса, ўнутраныя лесвіцы, якія вядуць на хоры [8, 102]. Гэта першае падобнае апісанне гістарычнага помніка [7, 14; 8, 102; 10, 107].

Цікавіўся І. Кульчынскі і іншымі беларускімі старажытнасцямі. Жывучы пэўны час у Полацкім базыльянскім манастыры пры Сафійскім саборы, ён даследаваў храм, а таксама і знакаміты крыж св. Еўфрасінні, які захоўваўся ў згаданым манастыры. І. Кульчынскі зрабіў нават яго апісанне, пры гэтым крыху змяніўшы некаторыя гістарычныя реаліі: у адпаведнасці з распаўсюджанай у Беларусі ў XVI–XVIII легендай, імя Еўфрасінні Полацкай блыталі з імем іншай святой – Параскевы. Ісціна ж пра імя Еўфрасінні была ўстаноўлена ўжо пасля смерці І. Кульчынскага іншым уніяцкім манахам Ігнатам Сцябельскім (1781 г.) [7, 14–15]. Аднак менавіта дзякуючы Ігнату Кульчынскаму пра крыж Еўфрасінні стала вядома і на Захадзе [7, 15; 8, 104]. Як было згадана вышэй, Ігнат Кульчынскі быў і адным з першых даследчыкаў, якія зацікавіўся сапраўднай беларускай жамчужынай – Жыровіцкім манастыром.

Менавіта ў час прыбывання ў Горадні І. Кульчынскі выдаў «найбольш каштоўную са сваіх прац» [5, 139] – «Menologium Bazylianskie...» [2]. Аднак гэты збор жыццеапісанняў святых манахаў і манашак базыльянскага ордэна быў выдадзены толькі пасля смерці І. Кульчынскага – у 1771 г. у віленскай друкарні базыльян. Гэтае выданне прэтэндуе на высокі ўзровень навуковасці, яно вызначаеца вельмі добрай сістэматызаванасцю і структурнасцю. Кніга падзелена на дзве часткі, кожная з якіх мае свой тытульны ліст. Першая частка пачынаецца з уступу, які падрабязна апісвае асноўныя гістарычныя этапы існавання манасцага ордэна базыльян, пачынаючы ад Базыля (Васіля) Вялікага і да XVIII ст.: пра Базыля Вялікага; пра яго Рэгулу, ад якой пачаліся ўсе статуты іншых ордэнаў; пра распаўсюджанне базыльян па свете; пра вялікую колькасць святых-базыльян; пра стан ордэна ў мінулым і сення. Прычым закранаеца ў гэтым апісанні і бе-

ларуская зямля: «Не магу абмінуць Нашай Русі, далучанай да Польска-га каралеўства, якая ў адзінстве з Рымскай Царквой застаецца, дзе так шмат бачым базыльянскіх манастыроў. Цяпер жа Руская дзяржава (не блытаць з маскоўскай – А.С.)... даволі значную колькасць налічвае базыльян... Тоэ ж трэба казаць і пра Украіну, Валахію, Малдову і іншыя Славянскага народу быўшыя краіны» [2, 17]. Кожная з частак падзелена на месяцы (па 6 месяцаў у кожнай), якія, у сваю чаргу, – на дні. А на кожны дзень падаецца звычайна некалькі артыкулаў пра святых з ордэна базыльян. Першы і самы вялікі артыкул, безумоўна, пра Базыля Вялікага [2, 1–71]. Паводле сваіх памераў з гэтым артыкуулам можна парапаўніць толькі артыкул пра земляка І. Кульчынскага – базыльяніна, полацкага архіепіската Язафата Кунцэвіча [2, 183–229]. Гэты артыкуул унікальны яшчэ і тым, што ў ім апавядаецца пра базыльяніна, які падчас напісання кнігі святым яшчэ прызнаны не быў (нагадаем, кніга называецца «Календар базыльянскі, г.з.н. Жыцці Святых...»). Навуковы характар выдання падкрэсліваецца частыя спасылкі на кропіцы, вынесеныя на палях. На палях паметкамі размешчаны таксама і сціслы пераказ асноўнага тэксту. Па гэтых паметках у аўтэнтнай кнізе легка арыентавацца і адшукваць патрэбнае месца. Значна паляпшаюць працу з выданнем размешчаныя ў канцы кожнай з дзвюх частак імянныя паказчыкі. Акрамя ўсяго згаданага вышэй, выданне мае і эстэтычную, мастацкую каштоўнасць: тэкст упрыгожаны шматлікімі буквіцамі, піктаграмамі, гравюрамі, а тытульныя лісты выкананы прыгожымі шрыфтамі чорным і чырвоным колерамі.

Сёння існуе думка, што навуковая спадчына Ігната Кульчынскага – яшчэ не ацэнены скарб беларускага народа – дае падставу лічыць яго першым беларускім гісторыкам [10, 106].

1. Kulczynski I. Il Diario prodigioso di tre Colori ovvero Narrazione istorica delle tre Imagini Maracolose della Beata Vergine Maria La prima, di Zyrovvice in Lituania, la seconda, del Pascolo in Romae la terza Copia della seconda parimente in Zyrovvice detta da quel popoli Romana. – Roma, 1732. – XXIV, 254. – 83 s.
2. Kulczynski I. Menologium Bazylianskie, to jest zywoty świętych panskich oboiey płci z Zakonu S. Bazylego W. Na miesiące rozłożone. Cz. 1–2. – Wilna, 1771. – [27], 498. – 537 s.
3. Kulczynski I. Signum Magnum quia Coronatum Olim a dilecto Dei hominis discipulo in Caelo visum Nunc vero in Orbe Palaemono jam in terrum saculum splendidissimis miraculorum radiis coruscans hoc est Serenissima Calorum terrarumque Regina Maria Virgo, in Thamaturga

Icone Zyrovicensi continuis gratiarum operationibus clarissima. – Romae,
1732. – 83 p.

4. Orgelbranda S. Encyklopedia Powszechna z ilustracjami i mapami.
Warszawa, 1901. – T.IX. – 640 s.

5. Polski Słownik Biograficzny / Polska akademia nauk, Instytut historii;
Red. Naczelný E.Rostworowski. – Wrocław–Warszawa–Kraków, 1971. –
T.XVI. – 640 s.

6. Археографический сборник документов, относящихся к истории
Северо-Западной Руси. – Вильна, 1870. – Т.IX. – 493 с.

7. Алексеев Л.В. Археология и краеведение Беларуси XVI в. – 30-е
годы XX в. / Под ред. Б. А. Рыбакова. – Мин., 1996. – 206 с.

8. Алексеев Л.В. Игнатий Кульчинский – первый исследователь бело-
русских древностей // Древности славян и Руси. – М., 1988.

9. Каханоўскі Г.А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў
XVI – XIX ст. – Мин., 1984. – 120 с.

10. Палуцкая С.В. Ігнат Кульчынскі – першы гродзенскі краязнаўца //
Гістарычнае краязнаўства – дзейсны фактар інтэнсіфікацыі навучаль-
нага працэса ў школе і ВНУ: Тэзісы Рэсп. наука.-метад. канф. – Грод-
на, 1994. – С. 105–109.